

ЗАЦВЕРДЖАНА
Намеснік старшыні
Мінскага аблвыканкама



В.І.Сірэнка

29 января 2016 г.

Абласны план мерапрыемстваў па правядзенню ў 2016 годзе Года культуры

№ п/п	Назва мерапрыемства	Тэрмін правядзення	Месца правядзення	Адказны выканаўца
1.	Паказ творчых дасягненняў у галіне музычнага, тэатральнага, харэаграфічнага і іншых відаў мастацтва, прафесійнай і аматарскай творчасці			
1.1	Свята музыкі «Заслаўе – 2016»	студзень 2016 г.	г. Заслаўе УА «Заслаўская дзіцячая школа мастацтваў», Заслаўскі гарадскі дом культуры «Світанак»	Мінскі аблвыканкам, Мінскі райвыканкам, Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
1.2	XXVIII агляд «народных» і «ўзорных» аматарскіх калектываў Мінскай вобласці на прадмет пацвярджэння ганаровага наймення (у рамках агляду – конкурс вядучых шоу-і канцэртных праграм, артыстаў размоўнага жанру, тэатраў мініяцюр, пастановачных нумароў)	люты – красавік 2016 г.	Установы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», райгарвыканкамы
1.3	Цыкл канцэртаў Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь сімфанічнага аркестра Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М.К.Агінскага	сакавік – снежань 2016 г.	г. Маладзечна ДУ «Палац культуры г. Маладзечна»	УА «Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя М.К.Агінскага»

1.4	Прэм'ера спектакля для дарослых па п'есе М.Макіавелі «Мандрагора»	сакавік 2016 г.	г. Маладзечна ДУ «Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка»
1.5	Адкрыты форум цымбалістаў «Сярэбраны звон цымбалаў»	сакавік 2016 г.	г. Маладзечна УА «Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя М.К.Агінскага»	Мінскі аблвыканкам, УА «Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя М.К.Агінскага»
1.6	Арганізацыя гастролей Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы і музыкі імя Ленінскага камсамола Беларусі», Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра	сакавік 2016 г.	г.Маладзечна ДУ «Мінскі абласны драматычны тэатр»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны драматычны тэатр»
1.7	Абласны конкурс юных піяністаў	сакавік 2016 г.	г. Салігорск ДУА «Салігорская дзіцячая музычная школа мастацтваў»	Мінскі аблвыканкам, Салігорскі райвыканкам
1.8	Абласное свята ветэранскіх калектываў у рамках Рэспубліканскага фестывалю народнай творчасці ветэранскіх калектываў «Не старэюць душой ветэраны»	красавік 2016 г.	г. Смалявічы гарадскі дом культуры	Мінскі аблвыканкам, Смалявіцкі райвыканкам
1.9	Абласны конкурс харавых калектываў дзіцячых школ мастацтваў	красавік 2016 г.	г. Маладзечна ДУА «Маладзечанская дзіцячая школа мастацтваў»	Мінскі аблвыканкам, Маладзечанскі райвыканкам
1.10	Абласны фестываль духавой музыкі «Майскі вальс»	май 2016 г.	г. Маладзечна	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Маладзечанскі райвыканкам

1.11	Міжнародны конкурс джазавай і эстраднай музыкі «JAZZ-TIME»	май 2016 г.	г.Салігорск ДУА «Салігорская дзіцячая школа мастацтваў»	Мінскі аблвыканкам, Салігорскі райвыканкам
1.12	Абласное свята-конкурс юных музыкантаў «Сымон-музыка»	май 2016 г.	г. Стоўбцы ДУА «Стаўбцоўская дзіцячая школа мастацтваў»	Мінскі аблвыканкам, Стаўбцоўскі райвыканкам
1.13	Свята мастацтваў «Музы Нясвіжа»	май 2016 г.	г. Нясвіж	Мінскі аблвыканкам, Нясвіжскі райвыканкам, Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
1.14	Абласное свята-конкурс дзіцячай творчасці «Калыска талентаў»	май 2016 г.	г. Клецк ДУ «Клецкі раённы Цэнтр культуры»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Клецкі райвыканкам
1.15	Абласны фестываль маладзёжных субкультур «Энергія маладосці»	май 2016 г.	г. Барысаў	ГА «БРСМ», Барысаўскі райвыканкам
1.16	Справаздачны канцэрт творчых калектываў Мінскай вобласці ў рамках XVI Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна – 2016»	чэрвень 2016 г.	г. Маладзечна ДУ «Палац культуры г. Маладзечна»	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
1.17	Абласны конкурс-пленэр юных мастакоў «Фарбы роднай зямлі»	чэрвень 2016 г.	Чэрвенскі раён	Мінскі аблвыканкам, Чэрвенскі райвыканкам
1.18	Абласны этап рэспубліканскага маладзёжнага фестывалю «Агонь танца»	чэрвень 2016 г.	г. Маладзечна ДУ «Палац культуры г. Маладзечна»	ГА «БРСМ», Маладзечанскі райвыканкам

1.19	Вечары Вялікага тэатра ў Замку Радзівілаў у Нясвіжы	чэрвень 2016 г.	г. Нясвіж	Мінскі аблвыканкам, Нясвіжскі райвыканкам, ДТВУ «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
1.20	Цыкл канцэртных праграм для дзяцей-інвалідаў і сірот у рамках II абласнога дабрачыннага марафону «Мірнае дзяцінства»	чэрвень 2016 г.	Установы адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Музычная капэла «Санорус» Мінскай вобласці», райгарвыканкамы
1.21	Абласны маладзёжны форум «Зберагчы мір для будучыні»	чэрвень 2016 г.	г. Барысаў	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Барысаўскі райвыканкам
1.22	Абласное свята-конкурс майстроў драўлянай манументальнай скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва»	чэрвень 2016 г.	Бярэзінскі раён	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Бярэзінскі райвыканкам
1.23	Маладзёжны фестываль вулічнай субкультуры і турнір па стрытболу «Streekoza»	чэрвень 2016 г.	г. Дзяржынск	Мінскі аблвыканкам, Дзяржынскі райвыканкам
1.24	Абласное свята-конкурс майстроў ганчарства «Гліняны звон»	ліпень 2016 г.	Валожынскі раён	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Валожынскі райвыканкам
1.25	Свята возера	ліпень 2016 г.	г. Мядзел	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Мядзельскі райвыканкам
1.26	Абласны пленэр рэзчыкаў па камені памяці Барыса Аракчэева	ліпень 2016 г.	Крупскі раён	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Крупскі

				райвыканкам
1.27	Свята мастацтваў «Палескія сустрэчы»	верасень 2016 г.	Любанскі раён	Мінскі аблвыканкам, Любанскі райвыканкам, Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь»
1.28	Рэспубліканскі конкурс маладых эстрадных выканаўцаў «БелАЗаўскі акорд»	верасень 2016 г.	г. Жодзіна	ААТ «БЕЛАЗ – упраўляючая кампанія холдынга «БЕЛАЗ- ХОЛДЫНГ», Жодзінскі гарвыканкам
1.29	Арганізацыя гастролей тэатра лялек «Гугуцэ» (Рэспубліка Малдова) і Смаленскага дзяржаўнага тэатра лялек (Расійская Федэрацыя) у рамках правядзення Міжнароднай акцыі «Тэатры света – дзецям»	верасень 2016 г.	г. Маладзечна ДУ «Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны тэатр лялек «Батлейка»
1.30	Абласны фестываль народнай творчасці «Напеў зямлі маёй»	кастрычнік 2016 г.	г. Мар'іна Горка Пухавіцкі раённы цэнтр культуры	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Пухавіцкі райвыканкам
1.31	Прэм'ера музычнай праграмы «Беларуская аперэта»	лістапад 2016 г.	г. Мінск «Дом Масквы»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Музычная капэла «Санорус» Мінскай вобласці»
1.32	АРТ-СЕСІЯ юных мастакоў дзіцячых школ мастацтваў	лістапад 2016 г.	г. Лагойск ДУА «Лагойская дзіцячая школа мастацтваў»	Мінскі аблвыканкам, Лагойскі райвыканкам
1.33	Абласны фестываль народных тэатраў «Бярэзінская рамба»	лістапад 2016 г.	г. Беразіно Бярэзінскі раённы дом культуры	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці», Бярэзінскі райвыканкам

1.34	Прэм'ера беларускай музычнай казкі-містыфікацыі для дзяцей «Казачныя таямніцы беларускіх легенд»	снежань 2016 г.	г. Мінск ДТВУ «Маладзёжны тэатр эстрады»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Музычная капэла «Санорус» Мінскай вобласці»
1.35	Шырокі кінатэатральны паказ новых мастацкіх, мультыплікацыйных, дакументальных стужак беларускай вытворчасці	на працягу года	Кінатэатры вобласці	КУП «Мінаблкінавідэапракат»
1.36	Рэтраспектыўны паказ лепшых беларускіх стужак нацыянальнага кінафонду	на працягу года	Кінатэатры «Кастрычнік» г. Барысаў, «Радзіма» г. Маладзечна, «Зорка Венера» г. Салігорск	КУП «Мінаблкінавідэапракат»
1.37	Арганізацыя гастролей вядучых прафесійных творчых калектываў і выканаўцаў рэспублікі: Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь «Нацыянальны акадэмічны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь», Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І.Цітовіча, Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь Прэзідэнтскага аркестра Рэспублікі Беларусь, Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля «Сябры», Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі», народных артыстаў Рэспублікі Беларусь Я.Паплаўскай і А.Ціхановіча, Заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь А.Ланскай і іншых	на працягу года	Установы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
1.38	Арганізацыя выстаў твораў мастакоў Міншчыны (з фондаў дзяржаўных музеяў вобласці), работ сучасных маладых мастакоў	на працягу года	Дзяржаўныя музеі вобласці	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны краязнаўчы музей», райгарвыканкамы

2.	Рэкламна-прапагандыстскія і культурна-асветніцкія мерапрыемствы			
2.1	Урачыстае адкрыццё помніка Анастасіі Слуцкай	верасень 2016 г.	г. Слуцк	Слуцкі райвыканкам
2.2	Арганізацыя кніжных і віртуальных выстаў, прысвечаных знакамітым дзеячам культуры Мінскай вобласці, дасягненням у сферы культуры рэгіёна («Таленты роднай зямлі», «Славутыя мастакі Міншчыны», «Міншчына літаратурная», «Родам з нашых мясцін» і інш.). Стварэнне віртуальных партфоліо «Знакамітыя дзеячы культуры Міншчыны»	на працягу года	Публічныя бібліятэкі вобласці	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінская абласная бібліятэка імя А.С.Пушкіна», райгарвыканкамы
2.3	Арганізацыя і правядзенне творчых сустрэч з дзеячамі культуры і мастацтва Беларусі, літаратурных і музычных вечароў, выстаў, канцэртаў і іншых культурных мерапрыемстваў, прысвечаных знамянальным падзеям і вядомым асобам у галіне культуры рэспублікі	на працягу года	Установы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
2.4	Арганізацыя і правядзенне канферэнцый, «круглых сталоў», дыскусій, «адкрытых мікрафонаў», прысвечаных праблемам культуры, з удзелам вядомых дзеячаў літаратуры і мастацтва, творчай і навуковай інтэлігенцыі («Культура. Грамадства. Асоба», «Штучны інтэлект як феномен сучаснай культуры», «Праблемы фарміравання эстэтычнай культуры асобы», «Культура чытання як адзін з фактараў духоўнага выхавання асобы» і інш.)	на працягу года	Установы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
2.5	Правядзенне семінараў і майстар-класаў, справаздачных канцэртаў, выстаў творчых работ навучэнцаў, конкурсаў сачыненняў «Маё бачанне культуры» і іншых мерапрыемстваў	на працягу года	Установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў сферы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, УА «Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў», УА «Маладзечанскі дзяржаўны музычны каледж імя М.К.Агінскага»

2.6	Правядзенне пленэраў «Культура вачыма дзяцей», справаздачных канцэртаў навучэнцаў устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі	на працягу года	Установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі вобласці	Райгарвыканкамы
2.7	Размяшчэнне на сайтах устаноў культуры інфармацыі аб мерапрыемствах, прысвечаных Году культуры, стварэнне на сайтах спасылак «Год культуры», а таксама тэматычных рубрык і старонак	на працягу года	Установы культуры вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
3.	Мерапрыемствы да юбілейных дат			
3.1	Урачыстае ўшанаванне мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага народнага хора імя Г.І.Цітовіча, народнага артыста Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, старшыні ГА «Беларускі саюз музычных дзеячаў», Ганаровага акадэміка міжнароднай кадравай акадэміі Міхаіла Паўлавіча Дрынеўскага ў сувязі з 75-годдзем з дня нараджэння	люты 2016 г.	г. Мінск	Мінскі аблвыканкам
3.2	Урачыстая імпрэза, прысвечаная 35-годдзю з дня заснавання народнага музычнага тэатра «Надзея» Каладзішчанскага сельскага дома культуры Мінскага раёна	люты 2016 г.	п. Калодзішчы Мінскага раёна Каладзішчанскі сельскі дом культуры	Мінскі райвыканкам
3.3	Прэм'ера спектакля «Забыць Герастрата» і ўрачыстая імпрэза «Кафедра, з якой многае можна сказаць...» з нагоды 70-годдзя народнага тэатра Бярэзінскага раённага дома культуры	сакавік 2016 г.	г. Беразіно Бярэзінскі раённы дом культуры	Бярэзінскі райвыканкам
3.4	Мерапрыемства «Нарачанскі набат – 2016», прысвечанае 100-годдзю Нарачанскай наступальнай аперацыі рускай арміі 1916 года	сакавік 2016 г.	Мядзельскі раён	Мінскі аблвыканкам, Мядзельскі райвыканкам
3.5	Юбілейны вечар з нагоды 60-годдзя ДУК «Капыльскі раённы цэнтр культуры»	красавік 2016 г.	г. Капыль	Капыльскі райвыканкам

3.6	Правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных 75-годдзю У.Мулявіна, у рамках XVI Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна – 2016»	чэрвень 2016 г.	г. Маладзечна	Мінскі аблвыканкам
3.7	Свята «Ракуцёўскае лета», прысвечанае 125-годдзю з дня нараджэння М.Багдановіча	ліпень 2016 г.	Маладзечанскі раён	Маладзечанскі райвыканкам
3.8	Свята песні і паэзіі, прысвечанае творчасці Заслужанага работніка культуры БССР, члена Беларускага саюза пісьменнікаў Івана Муравейкі	ліпень 2016 г.	Любанскі раён	Любанскі райвыканкам
3.9	Пастаноўка літаратурна-драматычнага спектакля «Максімава спадчына» з нагоды 125-годдзя з дня нараджэння М.Багдановіча	верасень – снежань 2016 г.	г.Маладзечна ДУ «Мінскі абласны драматычны тэатр»	Мінскі аблвыканкам, ДУ «Мінскі абласны драматычны тэатр»
3.10	Юбілейны вечар з нагоды 55-годдзя ДУ «Дзяржынскі гарадскі дом культуры»	верасень 2016 г.	г. Дзяржынск	Дзяржынскі райвыканкам
3.11	Святочнае мерапрыемства, прысвечанае 30-годдзю з дня заснавання Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля песні і танца «Спатканне» Пятрышкаўскага сельскага дома культуры Мінскага раёна	лістапад 2016 г.	Мінскі раён Пятрышкаўскі сельскі дом культуры	Мінскі райвыканкам
3.12	Урачыстае ўшанаванне народнай артысткі Беларусі Марыі Георгіеўны Захарэвіч у сувязі з 80-годдзем з дня нараджэння	снежань 2016 г.	г. Мінск г.Мядзел	Мінскі аблвыканкам, Мядзельскі райвыканкам
3.13	Выстава «Дом, у якім жыве гісторыя» да 70-годдзя Барысаўскага аб'яднанага музея	снежань 2016 г.	г. Барысаў Барысаўскі аб'яднаны музей	Барысаўскі райвыканкам
3.14	Правядзенне літаратурных святаў, тэматычных вечарын, творчых сустрэч і іншых мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годдзю М.Багдановіча, 120-годдзю народнага пісьменніка Беларусі К.Крапівы, 95-годдзю	на працягу года	Установы культуры і адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы

	народнага пісьменніка Беларусі І.Шамякіна (у тым ліку у адпаведнасці з Планам мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і святкаванні 120-годдзя з дня нараджэння К.Крапівы, зацверджаным Міністрам культуры Рэспублікі Беларусь Светловым Б.У. і ўзгодненым 11 верасня 2014 г. намеснікам Прэмьер-міністра Рэспублікі Беларусь Тозікам А.А.)			
4.	Культура сямейных зносін і быту			
4.1	Завочны фотаконкурс па сямейнаму выхаванню «Сям'я – усяму пачатак»	студзень – май 2016 г.	Установы адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
4.2	Арганізацыя выстаў творчых работ «Наша дружная сямейка», «Выхаванне з усіх бакоў», прэзентацыі «Мой радавод ці што я ведаю пра сваіх продкаў», «Наш сямейны ачаг» і інш.	на працягу года	Установы адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
4.3	Абласны бацькоўскі сход «В кругу семьи рождается душа»	люты 2016 г.	Установы адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
4.4	Акцыя «Чытаем усёй сям'ёй па-беларуску»	люты – май 2016 г.	Установы адукацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
4.5	Ушанаванне сямейных пар (залатых юбіляраў), нованароджаных, старажылаў	на працягу года	Установы культуры вобласці	Райгарвыканкамы
4.6	Правядзенне да Дня сям'і рэгіянальных фестывалей сямейнай творчасці, конкурсаў маладых і мнагадзетных сем'яў	май 2016 г.	Установы культуры вобласці	Райгарвыканкамы
4.7	Абласны этап рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта ГА «БРСМ» «Уладар сяла»	верасень 2016 г.	Клецкі раён	ГА «БРСМ», Клецкі райвыканкам
4.8	Абласны форум клубаў маладой сям'і	кастрычнік 2016 г.	Барысаўскі раён	Мінскі аблвыканкам, Барысаўскі райвыканкам

5.	Культура спартыўных дасягненняў			
5.1	Рэспубліканскі спартыўна-адукацыйны форум працуючай моладзі «Алімпія»	жнівень 2016 г.	Валожынскі раён	Мінскі аблвыканкам, ГА «БРСМ», Валожынскі райвыканкам
5.2	Міжнародны фестываль эстафетнага бегу «Капыльскія пагоркі»	верасень 2016 г.	Капыльскі раён	Мінскі аблвыканкам, Капыльскі райвыканкам
5.3	XXIX Нацыянальны фестываль бегу «Языльская десятка»	верасень 2016 г.	Старадарожскі раён	Мінскі аблвыканкам, Старадарожскі райвыканкам
6.	Культура земляробства			
6.1	Правядзенне абласнога і раённых мерапрыемстваў, прысвечаных 20-й гадавіне святкавання фестывалей-кірмашоў «Дажынкi»	верасень – лістапад 2016 г.	Цэнтральныя сядзібы сельскагаспадарчых арганізацый, раённыя цэнтры вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
6.2	II рэспубліканскі форум сельскай моладзі	верасень 2016 г.	Клецкі раён	Мінскі аблвыканкам, ГА «БРСМ»
6.3	Правядзенне абласнога і раённых конкурсаў аратых	кастрычнік 2016 г.	Сельскагаспадарчыя арганізацыі вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
7.	Культура ўладкавання населеных пунктаў			
7.1	Правядзенне конкурсаў на званне «Лепшы балкон», «Лепшы пад'езд», «Лепшы двор»	май – верасень 2016 г.	Населеныя пункты вобласці	Райгарвыканкамы
7.2	Далучэнне навучэнцаў і моладзі да азелянення і добраўпарадкавання тэрыторый, памятных	май – верасень 2016 г.	Населеныя пункты вобласці	Райгарвыканкамы, ГА «БРСМ»

	месцаў і гісторыка-культурных каштоўнасцей			
8.	Інфармацыйнае суправаджэнне			
8.1	Стварэнне тэматычных рубрык, старонак, цыклаў артыкулаў, правядзенне конкурсаў у друкаваных сродках масавай інфармацыі, тэматычных тэле- і радыёперадач, прысвечаных Году культуры	на працягу года	Рэгіянальныя сродкі масавай інфармацыі	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
8.2	Ажыццяўленне сумеснага праекта МАУП «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда» і ДУ «Мінская абласная бібліятэка імя А.С.Пушкіна» – тэматычная паласа «Бібліятэка ад МП»	на працягу года	МАУП «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда»	Мінскі аблвыканкам
8.3	Стварэнне цыкла праграм КТУП «Мінская хваля»: «Продкі-бай», «Антракт», «На добры ўспамін», «Чытаем Крапіву», «Міншчына старадаўняя», «Бабуліна казка»	на працягу года	КТУП «Мінская хваля»	Мінскі аблвыканкам
8.4	Правядзенне адзіных дзён інфармавання насельніцтва па тэмах: «Культура Міншчыны: учора, сёння, заўтра» «Міншчына шматнацыянальная» «Традыцыйнае мастацтва Мінскай вобласці»	люты 2016 г. жнівень 2016 г. кастрычнік 2016 г.	Рэгіёны Мінскай вобласці	Мінскі аблвыканкам, райгарвыканкамы
9.	Мерапрыемствы па інтэграцыі Беларусі ў сусветную культурную прастору			
9.1	Арганізацыя культурных мерапрыемстваў на базе Дзелавага і культурнага комплекса Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі	на працягу года	г. Масква Дзелава і культурны комплекс Пасольства Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі	Мінскі аблвыканкам

9.2	Аказанне садзейнічання ўдзелу творчых калектываў і выканаўцаў Мінскай вобласці ў культурных мерапрыемствах за мяжой	на працягу года		Райгарвыканкамы
9.3	Актывізацыя культурнага супрацоўніцтва з гарадамі-пабрацімамі, арганізацыямі беларускай дыяспары	на працягу года		Райгарвыканкамы